

Грамадская пазапалітычная і пазаканцэзурная ініцыятыва. Распаўсюджваецца бясплатна

## Падзеі

**Удзельнікі галадоўкі ў Брэсце маюць намер 17 жніўня спыніць акцыю пратэсту.** У гэты дзень у Мінск будуць накіраваныя дакументы, на падставе якіх кампетэнтныя інстанцыі зоймуцца вывучэннем сітуацыі. Галадоўка пачалася ў пачатку ліпеня. Уладальнікі маршрутных таксовак пратэставалі супраць спробаў спагнаць з іх падатак за аўтамабілі, якія былі ўвезеныя ў краіну яшчэ да прыняцця адпаведнага прэзідэнцкага ўказу. У выпадку, калі рашэнне будзе не на карысць галадоўнікаў, акцыя ў Брэсце распачнецца зноў.

**Берасьце: стан здароўя Любові Разановіч крыху палепшыўся.** Удзельніца акцыі пратэсту ўладальнікаў і кіроўцаў маршрутных таксі Любоў Разановіч па-ранейшаму праходзіць курс інтэнсіўнай тэрапіі ў Цэнтральным гарадзкім шпіталі Берасця. Сёння яна паведаміла, што адчувае сябе крыху лепш, хаця пасля сухой галадоўкі марудна аднаўляюцца некаторыя функцыі арганізму.

**Каля ўправы партыі БНФ у Мінску знайшлі муляж выбуховага прыстасавання.** Каля гадзіны мінскія сапёры займаліся ліквідацыяй невядомага прыстасавання, якое нагадвала выбуховае. Яно было прымацаванае да дзвярэй Управы Партыі БНФ. Па факце выяўлення муляжу выбуховага прыстасавання распачатая крымінальная справа.

**Больш за тры тыдні няма звестак пра перакладчыка Антона Тараса.** У міліцыі заведзена крымінальная справа з факту знікнення сябра Беларускай асацыяцыі журналістаў Антона Тараса. Сваякі й калегі журналіста нагадваюць: у сакавіку Антон Тарас адсядзеў у турме як удзельнік падзеяў на Кастрычніцкай плошчы.

**Сяргей Скрабец можа зьвярнуцца па амністыю.** Былы кіраўнік дэпутацкай групы "Рэспубліка" у Палаце прадстаўнікоў папярэдняга склікання Сяргей Скрабец сёння пачынае адлік другой паловы свайго знявольнення.

## Факты

**На Віцебскім камбінаце шаўковых тканінаў узнік скандал.** Дырэктар прадпрыемства, якое не дае прыбытку, купіў сабе кватэру за 98 мільёнаў рублёў. Пры гэтым мінулы год камбінат завяршыў са стратамі ў 71 мільён рублёў. Дырэктар Уладзімір Несцярэнка кажа, што да ягонага пераезду ў Віцебск з Магілёва два гады таму прадпрыемства мела страты значна большыя — па 185 мільёна штомесяц. Кіраўніцтва канцэрну "Беллегпрам" падтрымала дырэктара камбінату.

## Абвесткі

**Новы конкурс – "Фота Свабоды".** "Фота Свабоды" – Ваш погляд на беларускае жыццё. Дасылайце (з кароткім апісаннем – што, дзе, калі) здымкі падзеяў, сітуацыяў, людзей на адрас [svaboda@rferl.org](mailto:svaboda@rferl.org) з пазнакай "fota Svabody". Падрабязнасці на [www.svaboda.org](http://www.svaboda.org)